


ISSN 1818-8575

# ВЕСЦІ БДПУ

Серыя 3



- \* ФІЗІКА
- \* МАТЭМАТЫКА
- \* ІНФАРМАТЫКА
- \* БІЯЛОГІЯ
- \* ГЕАГРАФІЯ

1  
—  
2006

тых, што знікаюць). Уключана ў спіс Сусветнай спадчыны пад № 73 з 1992 г [11].

Толькі за два месяцы 2005 г Нацыянальны парк «Белавежская пушча» наведала амаль 30 тыс. турыстаў. Калі парадайца з аналагічным перыядам мінулага года, то лічба павялічылася на дзве тысячы. Адміністрацыйны аддзел запаведніка звязвае гэта з паляпшэннем і пашырэннем турыстычнай інфраструктуры пушчы. У лютым 2005 г трох мясцовыя гасцініцы першымі ў сістэме нацыянальных паркаў Беларусі атрымалі трохзоркавы статус. У выніку праведзенай за апошні год рэканструкцыі з'явіліся новыя рэстарааны, сауны, тэхнічныя корты і шэраг іншых бытавых і спартыўных аб'ектаў. Зараз Белавежская пушча прымае штодзённа больш за 500 турыстаў з розных рэгіёнаў Беларусі і іншых краін. Сярод іх ёсьць і славутыя людзі: напрыклад, у чэрвені 2005 г тут адпачываў экс-чэмпіен па шахматах Барыс Спакі. На сённяшні час паток турыстаў у Нацыянальным парку павялічыўся больш чым на 40 %. за сём месяцаў 2005 г пушчу наведалі 95 тыс. чалавек, у той час як за аналагічны перыяд 2004 г – 67 тыс.

Уключэнне ў спіс Сусветнай культурнай і прыроднай спадчыны ЮНЕСКА азначае, што такія каштоўнасці з'яўляюцца аб'ектам асаблівой прававой аховы. З юрыдычнага пункту гледжання, уключэнне ў спіс мае, напрыклад, вырашальнае значэнне для таго, каб пачаць правядзенне міжнародных акцый у адпаведнасці з Канвенцыяй аб ахове сусветнай культурнай і прыроднай спадчыны 1972 г.; з эканамічнага – гэта магчымасць прыцягнення інвестыцый для развіцця турыстычнага бізнесу [2].

УДК 911.631.4

Сярод мноства фактараў і ўмоў жыцця людзей на працягу гісторыі іх існавання асаблівую ролю адыгрывае прыродна-культурная спадчына. Зыходзячы з сучасных тэндэнций у развіцці прыроды і грамадства, мяркуем, што важкасць спадчыны нашай краіны для лёсу цывілізацыі будзе расці, стане вызначальнай для будучыні. Адзначанае неаднаразова дэманстравалася вынікамі айчынных і замежных даследаванняў і спецыяльных распрацовак.

#### ЛІТАРАТУРА

1. Архітэктура Беларусі энцыкл. давед. Мн., 1993.
2. Гайдукевіч Л. М. Туризм в Беларуси. Мн., 2001.
3. Гайдукевіч Л. М., Хомич С. А., Аношко Я. И. [и др.]. География международного туризма. Мн., 2003.
4. Гайдукевіч Л. М., Хомич С. А., Клицинова В. А. [и др.]. География международного туризма. Зарубежные страны. Мн., 2003.
5. Каталіцкія храмы на Беларусі энцыкл. давед. Мн., 2000.
6. Природа Белоруссии: попул. энцыкл. Мн., 1986.
7. Пирожник И. И. Основы географии туризма и рекреационного обслуживания. Мн., 1985.
8. Праваслаўныя храмы на Беларусі энцыкл. давед. Мн., 2001
9. Решетников Д. Г. Международный туризм в системе внешней торговли Беларуси. Мн., 2004.
10. Чантурия В. А. Памятники архитектуры и градостроительства Белоруссии. Мн., 1986.
11. Ясовеев М. Г. [и др.]. Курорты и рекреация в Беларуси. Могилев, 2005.

#### SUMMARY

*The cultural and historic factors of development of the tourism are discussed. The results of scientific research practical application are analyzed in this article. These are the main problems which the reserve staff are solving nowadays.*


**М. В. Клебановіч, М. А. Ерэсько**

## ГЕАГРАФІЯ РАСПАЎСЮДЖВАННЯ І ЎСТОЙЛІВАСЦЬ ДА ПАДКІСЛЕННЯ ГЛЕБ БЕЛАРУСІ НА ЛЁСАПАДОБНЫХ СУГЛІНКАХ

Глебы па сваіх складальных разнастайнасці, таму нават у межах нашай парынальной неявлікай рэспублікі вылучаюць сотні глебавых разнавіднасцей. Акрамя асноўнай якасці – урадлівасці, яны маюць шэраг іншых важных для чалавека характеристык, напрыклад, буфернасць, гэта значыць здольнасць процідзеяннічаць зневінім фактарам, якія ўплываюць на раўнавагу ўнутры складанай глебавай сістэмы. Кіслотна-асноўную буфернасць глебы разглядаюць у якасці адной з найважнейшых інтэг-

ральных яе ўласцівасцей, асабліва актуальных у аспекте маніторынгу і аховы глеб. Буфернасць глеб Беларусі даследавана ў невялікай ступені. Раней [1] было выяўлена, што паказчыкі ўстойлівасці глеб да падкіслення істотна змяняюцца ў залежнасці ад грануламетрычнага саставу, генетычнага гарызонта, ступені ўвільгатнення.

Мэта дадзенай працы – вывучыць тэрэтырыйальнае распаўсюджванне і буфернасць да падкіслення дзярнова-падзолістых глеб, якія развіваюцца на лёсападобных суглінках. Такія



Рыс. 1. Картаграма распаўсяджвання лёсаў і лёсападобных парод па тэрыторыі Беларусі

глебы лічацца найбольш урадлівымі ва ўмовах рэспублікі. Яны амаль поўнасцю разараны (больш за 85 %), паколькі адпавядаюць агракамічным патрабаванням і, нягледзячы на наяўнасць шэрага негатыўных фактараў, з'яўляюцца прыдатнымі для вырошчвання большай часткі традыцыйных сельскагаспадарчых культур, у тым ліку і найбольш патрабавальных да ўмоў росту.

Непасрэднай мэтай даследаванняў, якія абагульнены ў артыкуле, было вывучэнне буфернай здольнасці да падкіслення дзярнова-падзолістых глеб на лёсападобных суглінках у залежнасці ад ступені ўвільгатнення; узроўню кіслотнасці ворнага гарызонта, ступені акультурранасці, генетычных асаблівасцей канкрэтных гарызонтаў. Метадычна даследаванні праводзіліся шляхам закладвання глебавых разрэзаў, адбору глебавых узоруў у межах пайднёвых і заходніх ускраін Мінскага ўзвышша, маршрутнымі метадамі на тэрыторыі Мінскага, Валожынскага раёнаў з далейшым вызначэннем буферных характеристыстyk у лабараторных умовах. Для даследавання залежнасці буфернасці ворных гарызонтаў рознай ступені кіслотнасці ва ўмовах лабараторнай былі вывучаны ўзоры, адбраныя са стацыянарнага палявога эксперыменту Інстытута глебазнаўства і аграхіміі НАН Беларусі ў Уздзенскім раёне, а таксама з ворных зямель СПК «Шчомысліца» Мінскага раёна.

Дзярнова-падзолістыя глебы на лесах і лёсападобных суглінках у межах Беларусі

атрымалі дастаткова шырокое распаўсяджванне (9 % плошчы сельскагаспадарчых і 14 % ворных зямель [2]). У араграфічных адносінах дадзеная глебы прымеркаваны галоўным чынам да павышаных гіпсаметрычных узроўняў, дзе займаюць выраўнаваныя платападобныя участкі. Дзярнова-падзолістыя глебы, якія развіваюцца на лесах і лёсападобных суглінках, найбольш характэрны для Аршанска-Магілёўскай раёніны, Мінскага і Навагрудскага ўзвышшаў, Капыльскай грады. Даволі буйныя арэалы дадзеных глеб сустракаюцца і ў іншых раёнах Беларусі (рыс. 1). Трэба адзначыць, што звесткі аб распаўсяджванні такіх глеб можна пачарпнуць толькі з даных буйнамаштабнага глебавага картографавання сельскагаспадарчых зямель, паколькі яны па лясных землях рэспублікі не абагульнены, што паніжае ў цэлым рэпрэзентатыўнасць вывадаў, аднак адлюстроўвае асноўную тэндэнцыю.

Генезіс лёсападобных суглінкаў да цяперашняга часу застаецца дыскусійным. Я. Н. Афанасьеў [3] прытрымліваўся флювіа-гляциальны тэорыі паходжання, згодна з якой у час раставання ледавікоў утвараліся магутныя водныя патокі, якія размывалі паверхневыя пароды і адкладалі прадукты размыву, згодна з сілай руху патокаў на паніжаных участках – грубыя адклады, на павышаных участках з дробнымі і слабымі патокамі вады – лёсы. І. П. Герасімаў, К. К. Маркаў [4] таксама прытрымліваліся воднай гіпотэзы паходжання

лесападобных адкладаў Эоловая тэорыя [5] тлумачыць паходжанне лёсаў выдзымухваннем пылаватых і гліністых часцінок з толькі што адкладзеных ледавіковых парод ветрамі, якія дзьмуть з паверхні ледавіка. Глебавая тэорыя [6] тлумачыць утворэнне лёсаў спецыяльным працэсам пераутварэння парод – лёсаутварэннем, падобным глебтварэнню. Згодна з нашым меркаваннем, бясспречна іх полігенацічнае паходжанне, апісане П. П. Рагавым [6], калі знесены з паверхні ледавіка пыл быў пераадкладзены воднымі патокамі. Лёсы і лесападобныя пароды знаходзяцца пад інтэнсіўным уздзеяннем разбуральных працэсаў (перш за ёсё – водная эрозія, суфозія, вышчалочванне карбанатаў), вынікі якога дакладна выражаны ў рэльефе: паверхня адзначана невялікімі сподкападобнымі паніжэннямі (западзінамі), калдабінамі, ярамі і г. д.

Адна з адметных асаблівасцей дзярнова-падзолістай глебы, якая развіваецца на лесападобных суглінках і лёсах, – выразная дыферэнцыяцыя генетычных гарызонтаў і палевая афарбоўка падзолістага гарызонта.

Марфалагічную будову тыповай дзярнова-падзолістай глебы на лесападобных суглінках адлюстроўвае апісанне разрэзу 1Д, закладзенага недалёка ад в. Дзешчанка Уздзенскага раёна на сярэднеакультуранный ворнай глебе, дзе тоўщча лесападобных адкладаў прыблізна з глыбіні 0,45 метраў падцілаецца лёгкім марэнным суглінкам (табл. 1). Падзолісты гарызонт, які залягае непасрэдна пад ворнім, дакладна выражаны і характарызуецца палевай афарбоўкай, што разка контрастуе з чырвона-бурым колерам ілювіяльнага гарызонта.

Табліца 1

## Марфалагічнае апісанне разрэзу 1Д

Генетычны гарызонт	Магутнасць	Марфалагічнае апісанне
A <sub>0</sub>	0–27	Ворны гарызонт цёмна-шэрага колеру, свежы, дробнакамякаватай структуры, рыхлы, густа пранізаны каранямі раслін, суглінок лёгкі пылаваты, пераход прыкметны, мяжа роўная
A <sub>2</sub>	27–45	Падзолісты гарызонт светла-палевага колеру, свежы, бесструктурны, рыхлы, пранізаны каранямі раслін, суглінок лёгкі пылаваты, пераход прыкметны, мяжа языковатая
B <sub>1</sub>	45–68	Ілювіяльны гарызонт чырвона-бурага колеру, свежы, пласціністай структуры, зацвярдзелы, асобыня карані раслін, суглінок лёгкі марэнны, пераход паступовы, мяжа невыразная
B <sub>2</sub>	68–93	Ілювіяльны гарызонт чырванавата-бурага колеру, свежы, пласціністай структуры, зацвярдзелы, суглінок лёгкі марэнны, пераход паступовы, мяжа невыразная
D	93	Мацярынская парода бурага колеру, свежая, пласціністай структуры, зацвярдзелы, суглінок лёгкі марэнны

Мінералагічны састаў дзярнова-падзолістай глебы, якая развіваецца на лесападобных суглінках, вельмі складаны і неаднародны па генетычным профілі. Верхнія гарызонты ўзбагачаны першаснымі мінераламі (кварц, палявы шпат), якія ўваходзяць у пясчана-пылаватую фракцыю. Фракцыя глею прадстаўлена гідраслюдамі, а таксама мінераламі каалінітавай групы [7–8]. Грануламетрычны састаў глеб да-дзенай разнавіднасці характарызуецца вялікай долей утримання пылаватых часцінок (50–60 %) і нізкім для суглінкаў утриманнем глеевай фракцыі (менш за 10 %), што з'яўляеца адной з перадумоў развіцця эразійных працэсаў (табл. 2).

Табліца 2

Грануламетрычны састаў дзярнова-падзолістых глеб, якія развіваюцца на лесападобных суглінках

Генетычны гарызонт	Глыбіня адбору ўзору, см	Каркасная частка больш 1 буйны, см	Фракцыі ў мм і іх утриманне, % на сухую глебу					
			пясок		пыл		фізічнай піны, менш чым 0,01	фізічнай піны, менш чым 0,001
			0,1–0,5	0,5–0,25	0,25–0,05	0,05–0,01		
A <sub>0</sub>	5–15	0	0,3	1,6	30,6	41,0	12,5	5,5
A <sub>2</sub>	30–35	0	2,2	0,7	32,5	41,7	10,6	4,3
B <sub>1</sub>	50–55	0,8	1,6	1,4	31,5	38,2	13,8	7,3
B <sub>2</sub>	70–75	1,5	0,8	5,4	30,3	33,3	15,2	6,5
D	95–100	3,4	2,8	9,6	34,7	20,2	13,3	6,9
							9,1	29,3

На валавым хімічным састаўе ў названых глебах разка дамінуе аксід крэмнію – 80,64 %, яны парабаульна збіднены Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> – 1,00 % (амаль у 4 разы ніжэй кларка), у той час як Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> – 5,54 %. Дадзены факт з'яўляеца асноўным тлумачэннем адносна нізкой ёмістасці катыённага абмену глеб, якія развіваюцца на лесападобных суглінках, – 4,6 смоль(+) / кг глебы, што ўдвай ніжэй, чым у глебах, якія развіваюцца на марэнных суглінках [9]. Названыя глебы збіднены таксама кальцыем, магніем і серай – 0,32 % CaO, 0,30 % MgO, 0,03 % S, аднак адносна ўзбагачаны фосфарам – 0,17 % (удвая больш за кларк) і каліем – 2,12 % K<sub>2</sub>O. У цэлым хімічны састаў адлюстроўвае асаблівасці мінералагічнага састаўу і дапускае магчымасць неадназначнай рэакцыі на зневядніе падкісяляча ўздзеянне. У выніку нашай працы правяраліся дзве гіпотэзы. Па-першае, меркавалася, што глебы на лесападобных суглінках маюць парабаульна высокую буфернасць як вынік іх адносна цяжкага грануламетрычнага састаўу. Па-другое, дапускалася нізкая буфернасць такіх глеб, як вынік іх збідненасці паўтарачнымі аксідамі і невысокай ЕКА.

Сярэдня гумусіраванасць ворнага гарызонта названых глеб складае 2,5–3,0 %, пры найбольш распаўсюджаных суадносінах вугляроду гумінавых кіслот да вугляроду фульвакіслот – каля адзінкі. Доля гумінавых кіслот у складзе гумусу звычайна ўзрастает з павышэннем ступені акультуранасці і паніжэннем ступені ўвільгатнення глеб.

Водна-фізічныя ўласцівасці дзярнова-падзолістай глебы, якая развіваецца на лёсападобных суглінках, вельмі спрыяльнія за кошт дамінавання капілярнай поразнасці, значнай водапад'ёмнай здольнасці і вільгацёёмістасці. У перыяды інтэнсіўнага ўвільгатнення магчыма развіццё анаэробных умоў і працэсаў аглеення, часта нават на павышаных участках.

У прыродных умовах дзярнова-падзолістыя глебы, якія развіваюцца на лёсах і лёсападобных суглінках, характарызуюцца слабакіслай і кіслай рэакцыяй асяроддзя [7–8]. Пры вапнаванні кіслотнасць глеб прыкметна зніжаецца, аднак у меншай ступені, чым на больш лёгкіх па грануламетрычным саставе глебах, што сведчыць аб парайональна высокай іх буфернасці да падшалочвання. З мэтай вывучэння буферных харкторыстых у залежнасці ад зыходнага ўзору кіслотнасці намі было адабрана 24 узоры дзярнова-падзолістых глеб рознага ўзору кіслотнасці, створаных ранейшым вапнаваннем (табл. 3). Рад аўтаморфных

глеб быў дапоўнены ўзорамі пайгідраморфных рознай ступені гідрамарфізму. Значэнні кіслотнасці салявой сусpenзіі вар'іравалі ў дыяпазоне 4,9–7,2, гэта значыць дастаткова рэпрэзентатыўным інтэрвале, у якім знаходзіцца каля 90 % ворных глеб рэспублікі.

У невапнаваных варыянтах доследу гідрапітычная кіслотнасць (па Капену) і сума паглынутых асноў (па Гедройцу) ворнага гарызонта вар'ираваюць у дыяпазонах 3,0–4,5 і 4,5–5,4 адпаведна, гэта значыць ступень насычанасці асновамі (прадстаўлены галоўным чынам кальцыем і магніем) складае ў сярэднім 54 %. У падзолістым гарызонце ступень насычанасці асновамі мінімальная і складае 30 %. З глыбінёй значэнне гэтага паказчыка зноў узрастает і дасягае ў мацярынскай пародзе 70 %. Істотна розны ў колькасных адносінах узровень утримання абменных катыёнаў па гарызонтах глебы дазваляў прагназіраваць значныя адрозненні і па буфернасці глебавых гарызонтав да падшалочвання.


У час эксперыментальных даследаванняў было выяўлена, што глеба дадзенай разнавіднасці актыўна прайаўляе ўласцівасць буфернасці да падкіслення. Так, значэнне індэksа буфернасці ( $\beta$ ) ворнага гарызонта вар'іруе ў прамежку 1,44–1,98, што сведчыць аб высокай ступені ўстойлівасці сістэмы да знешняга ўздзеяння (у дадзеным выпадку – да падкі-

Аграфічныя ўласцівасці і буфернасць ворнага гарызонта дзярнова-падзолістых глеб, якія развіваюцца на лёсападобных суглінках

Нумар узора	Утриманне рухомых форм, мг/кг					Кіслотнасць		$\beta$ , смоль/кг* адз.рН
	Ca	Mg	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O	Mn	абменная	гідрапітычная	
61	880	254	192	336	0,9	6,42	2,6	1,98
62	880	254	196	352	0,7	6,30	3,1	1,91
63	840	204	182	338	0,9	6,15	3,5	1,60
64	800	156	105	128	2,9	5,35	5,2	1,63
65	700	103	151	200	4,0	5,00	6,8	1,58
66	700	89	182	174	5,3	4,93	7,6	1,51
67	840	139	110	166	2,9	5,27	6,0	1,58
68	800	120	122	194	2,9	5,28	6,3	1,59
69	840	120	162	244	3,6	5,27	5,7	1,46
70	840	130	208	340	4,0	5,02	5,5	1,60
71	800	120	229	400	3,7	5,21	5,6	1,79
72	840	120	204	330	3,6	5,30	4,9	1,69
73	840	185	121	162	1,7	5,67	4,1	1,56
74	800	175	180	212	1,7	5,68	4,1	1,44
75	800	175	187	154	1,4	5,67	4,4	1,68
76	880	204	123	154	1,1	5,89	3,9	1,69
77	880	204	138	180	0,9	5,81	4,2	1,76
78	880	192	193	236	1,2	5,97	4,4	1,70
79	880	185	200	254	1,2	5,96	4,2	1,86
80	800	175	212	298	1,0	5,86	4,5	1,85
81	1020	192	225	298	2,0	5,76	4,8	1,82
82	940	254	175	244	1,1	6,22	3,1	1,90
83	840	221	186	298	1,5	5,89	3,7	1,95
84	840	211	195	254	1,4	5,65	4,1	1,94
Каэфіцыент карэляцыі з $\beta$	0,50	0,70	0,45	0,47	-0,57	0,64	-0,62	


лення). Велічыня паказчыка ў знаходзіцца ў прамой залежнасці ад узроўня кіслотнасці і ступені насычанасці асновамі: карэляцыйная сувязь істотна і дакладна пры  $P=0,95$  (табл. 3). Марганец з'яўляецца адным з кіслотных кампанентаў у глебе, таму адзначаецца адваротна прапарцыянальная сувязь індэкса буфернасці з яго ўтрыманнем, а таксама з гідralітычнай кіслотнасцю (табл. 3).

Паказчыкі буфернасці глебы змяняюцца ў залежнасці ад зыходнага ўзроўня кіслотнасці і па інтэрвалах значэння рН (рыс. 2). Фіксуецца выразная заканамернасць: чым ніжэй зыходны ўзровень кіслотнасці глебы, тым вышэй паказчыкі буфернасці ва ўсіх дыяпазонах рН і, таким чынам, тым больш глеба ўстойлівая да зневажных негатыўных фактараў асяроддзя. З іншага боку, індекс буфернасці дасягае максімальных значэнняў у дыяпазоне рН 4,0–3,5. Вынікі даследавання паказалі, што значэнне індэкса буфернасці ворнага гарызонта дзярнова-падзолістай глеватай глебы, якая развіваецца на лёсападобных суглінках, змяняецца згодна адзначанай заканамернасці (узрастает з 1,18 і 0,41 смоль/кг\*адз.рН у дыяпазоне рН 7,0–6,5 да 7,26 і 4,38 у дыяпазоне 4,0–3,5 пры пачатковай кропцы ціравання (ПКЦ) 7,23 і 6,95 адпаведна). Высокія значэнні ў пры рН ніжэй 4,0 дасягаюцца дзякуючы наяўнасці вялікіх рэсурсаў такіх элементаў, як алюміній і жалеза, вызваленне якіх са складаных алюма- і ферысілікатаў з'яўляецца асноўнай буфернай рэакцыяй для алюмініевай ( $\text{pH } 4,2–3,2$ ) і жалезістай ( $\text{pH} < 3,2$ ) буферных зон адпаведна. Пры гэтym фарміраванне буферных механізмаў суправаджаецца павышэннем канцэнтрацыі названых элементаў да ўзроўню, таксічнага для раслін.




Рыс. 2. Індэкс буфернасці ворнага гарызонта дзярнова-падзолістай аўтаморфнай глебы, якая развіваецца на лёсападобных суглінках, па дыяпазонах рН

Даследаваннямі ўстаноўлена зніжэнне індэкса буфернасці з павелічэннем ступені гідрамарфізму для гумусавага і ілювіяльнага гарызонтаў дзярнова-падзолістых лёгкасугліністых глеб, якія развіваюцца на лёсападобных адкладах (рыс. 3), у тым ліку і па дыяпазонах рН. Так, у ілювіяльным гарызонце аўтаморфнай глебы індэкс буфернасці ў дыяпазоне рН 4,5–4,0 у 1,6 раза перавышае паказчык глееўай глебы. У падзолістым гарызонце, наадварот, пры працяглым пераўвільгатненні ствараюцца больш спрыяльныя ўмовы для фарміравання механизмаў буфернасці за кошт паслаблення працэсаў вышчалочвання асноў у ілювіяльны гарызон (рыс. 3).



Рыс. 3. Змяненне індэкса буфернасці асноўных гарызонтаў дзярнова-падзолістай глебы, якая развіваецца на лёсападобных суглінках, у залежнасці ад ступені гідрамарфізму

Характар змянення індэкса буфернасці падзолістага гарызонта па дыяпазонах рН выявляе агульную тэндэнцыю да ўзрастання значэння паказчыка пры паніжэнні ўзроўню рН (рыс. 4).



Рыс. 4. Змяненне індэкса буфернасці ворнага (а) і падзолістага (б) гарызонтаў дзярнова-падзолістай глебы, якая развіваецца на лёсападобных суглінках, рознай ступені ўеўльгатненні па дыяпазонах рН

Пры гэтым індэкс буфернасці паўгідраморфных глеб нязначна адрозніваецца ад аўтаморфных. У паўгідраморфных глебах у дыяпазоне pH 4,0–3,5, які належыць алюмініевай буфернай зоне, ствараюцца больш спрыяльныя ўмовы для актывацыі адпаведнага элемента ў фарміраванні буферных механизмаў. Тая ж заканамернасць адзначаецца і для ілювіяльнага гарызонта (індэкс буфернасці аўтаморфной, глееватай і глеевай глеб у дыяпазоне pH 4,0–3,5 складае адпаведна 2,31, 2,49 і 3,11 смоль/кг\*адз.рН).

Даследаванне буфернасці вывучаемых глеб у залежнасці ад ступені акультуранасці паказала, што агульны ўзровень урадлівасці, наступак першапачатковай гіпотэзе, не звязаны напрамую з устойлівасцю да падкіслення. На добраакультуранай глебе з індэксам акультуранасці 0,95 індэкс буфернасці аказаўся ніжэй (3,40), чым на слабаакультуранай (4,0) з індэксам 0,67 за кошт розніцы ў зыходных узоруных pH у KCl – 6,10 і 6,95 адпаведна.

На сярэднеакультуранай глебе ў СПК «Шчомысліца» намі былі таксама адабраны змешаныя ўзоры для вызначэння прасторавай зменлівасці паказчыкаў буфернасці. Устаноўлена, што індэкс буфернасці дакладна залежыць ад узроўню зыходнай кіслотнасці (казфіцыент карэляацыі 0,77) пры дыяпазоне змянення pH ад 5,10 да 7,23. Дастаткова вялікі інтэрвал кіслотнасці абумовіў парынальна высокі ўзровень зменлівасці індэкса буфернасці (казфіцыент варыяцыі 43 %). Характар залежнасці індэкса буфернасці ад кіслотнасці глеб адлюстроўвае ўраўненне лінейнай рэгрэсіі:

$$\beta = 1,0217 \text{ pH} - 4,0.$$

Дадзенае ўраўненне з'яўляецца дастаткова ўмоўным, паколькі пры pH менш чым 5 губляе сэнс, аднак яго асноўны фізічны сэнс у тым, што павелічэнне на парадак канцэнтрацыі іонаў вадароду ў абменным комплексе глеб зняжае індэкс буфернасці прыкладна на 1 адзінку.

#### Вывады:

- Глебы на лёсах і лёсападобных адкладах дастаткова широка распаўсюджаны па тэрыторыі Беларусі (займаюць 14 % ад плошчы ворных зямель) і прымекаваны да ўзышшаў і град, складаюць больш паловы ворнага фонду ў Талачынскім, Аршанскім, Дубровенскім, Круглянскім, Шклоўскім, Горацкім, Дрыбінскім, Мсціслаўскім, Крычаўскім, Мінскім, Маладзечанскім, Слуцкім і Нясвіжскім раёнах.
- Глебы на лёсападобных адкладах, нягледзячы на невысокія значэнні ЕКА, адрозніваюцца парынальна высокай устойлівасцю да падкіслення і характарызуюцца (пры звычайных зыходных значэннях pH каля 6,0) індэксам буфернасці ў 2–3 смоль

Н+/кг\*адзінка рН. Мінімальную ўстойлівасць да падкіслення маюць падзолістыя гарызонты, максімальную – ворныя гарызонты. З павышэннем ступені гідрамарфізму ў дыяпазоне pH 4,0–6,0 буфернасць да падкіслення зняжаецца, пры pH 3,5–4,0 – павялічваецца за кошт алюмініевай буфернай зоны.

- Устойлівасць ворных гарызонтаў глеб на лёсападобных адкладах да падкіслення павялічваецца пры насычэнні абменнага комплексу глеб Ca, Mg, K, Р і адваротна карэліруе з утриманнем рухомых злучэнняў Mn, Н. Ад агульнага ўзроўню акультуранасці глеб буфернасць напрамую не залежыць, паколькі лімітавана ў першу чаргу ўзроўнем зыходнай кіслотнасці глеб.

#### ЛІТАРАТУРА

- Клебанович Н. В., Пульмановская В. А., Ересяко М. А. Буферность почв Беларуси к подкислению // Теоретические и прикладные вопросы изучения и использования почвенно-земельных ресурсов тез. Междунар. науч.-практ конф., посвящ. 70-летию кафедры почвоведения БГУ, Минск, 16–20 сент 2003 г / ред. кол. В. С. Аношко (отв. ред.) [и др.]. Мн., 2003. С. 234–236.
- Цытрон Е. В. Влияние строения почвообразующих пород на производительную способность дерново-подзолистых почв автореф. дис. ... канд. с.-х. наук. Мн., 2003.
- Афанасьев Я. Н. Этюды о покровных породах Беларуси // Записки Горецкого сельскохозяйственного института. 1921 Т 3.
- Герасимов И. П., Марков К. К. Ледниковый период на территории СССР М., 1930.
- Ильин Р. С. Происхождение лессов. М., 1978.
- Почвообразующие породы и их роль в формировании почв БССР / под ред. П. П. Рогового. Мн., 1962.
- Почвы Белорусской ССР / под ред. Т. Н. Кулагиной, П. П. Рогового и Н. И. Смеяна. Мн., 1974.
- Почвы БССР / под ред. И. С. Лупиновича, П. П. Рогового. Мн., 1952.
- Романова Т. А., Ивахненко Н. Н. Поглотительная способность почв // Почвы и их плодородие на рубеже столетий материалы II съезда белорусского общества почвоведов. Мн., 2001 С. 176–178.

#### SUMMARY

*Territorial coinciding of loess soilforming rocks with highlands of our republic is shown. Some properties of soddy-pale-podzolic soils were studied. The main features, such as domination of coarse-silt particles and low CEC, were marked. It was found that the stability of these soils to acidification is depending on many properties, but especially of level of the starting acidity.*